




SOLA FIDE

500 гадоў споўнілася з часу, калі Марцін Лютэр склаў 95 тэзісаў супраць індальгенцый і, як сведчыць паданне, прыбіў іх да брамы сабора ў Вітэнбергу, паклаўшы пачатак эпасе Рэфармацыі. Адбылася гэтая падзея 31 кастрычніка 1517 года.

Асноўнымі прынцыпамі рэфарматараў былі «sola fide» (толькі вераю), «solus Christus» (толькі Хрыстос), «sola Scriptura» (толькі Святое Пісьмо). Свае ідэі Марцін Лютэр і Філіп Меланхтон распаўсюджвалі ў выглядзе надрукаваных пропаведзяў-кніжачак.

Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа НАН Беларусі (ЦНБ) захоўвае ў сваіх сховішчах кніжныя помнікі, створаныя на хвалі Рэфармацыі.

Прэзентацыя выставы «Sola fide» прыпала на 10 лістапада – дзень народзінаў М.Лютэра. Адкрываючы яе, дырэктар ЦНБ А.Груша звярнуў увагу гасцей на супадзенне значных дат у еўрапейскай гісторыі: пачатак беларускага кнігадрукавання і Рэфармацыі, а таксама на значэнне Рэфармацыі ў гісторыі Беларусі. А.Груша запрасіў прысутных азнаёміцца з экспанатамі выставы, сярод якіх – прыжыццёвыя выданні М.Лютэра і Ф.Меланхтона, багаслоўская праца малавядомага пратэстанцкага пісьменніка Мікалая Сельнэчэры з Лейпцыга, творы Эразма Ратэрдамскага, Біблія Марціна Лютэра (1675) і інш. Увазе гасцей была прадстаўлена і Брэсцкая (Радзівілаўская) Біблія, выдадзеная ў 1563 годзе на сродкі Мікалая Радзівіла Чорнага. Пераклад Бібліі зроблены прыхільнікамі кальвінізму і прызначаўся для патрэб рэфармацыйнага руху ў Вялікім Княстве Літоўскім і Польшчы.

У адкрыцці выставы прыняла ўдзел намеснік пасла і кіраўнік аддзела культуры Пасольства Федэратыўнай Рэспублікі Германія ў Мінску спадарыня Аня Лютэр. Яна падкрэсліла, што святкаванне 500-годдзя Рэфармацыі – гэта вялікая гістарычная падзея ў Германіі, а дзень 31 кастрычніка абвешчаны нацыянальным святам. «Той факт, што гэтай падзеі надаецца ўвага ў Беларусі, нават у самой Акадэміі навук, напаўняе мяне пачуццём удзячнасці», – адзначыла спадарыня А.Лютэр.

«Марцін Лютэр і Рэфармацыя ў Еўропе» – з такой тэмай перад прысутнымі выступіў аўтар кнігі «Залаты век Беларусі» Антоній Бокун. Ён правёў паралель жыццёвых шляхоў Францыска Скарыны і Марціна Лютэра, а таксама падкрэсліў уплыў Рэфармацыі на жыццё нашай краіны.

Усе ўдзельнікі свята атрымалі на памяць аб сустрэчы перакладзеныя на беларускую мову 95 тэзісаў Марціна Лютэра – падарунак Пасольства Федэратыўнай Рэспублікі Германія.

**Вольга ПАНАСІНА,
загадчык аддзела
сацыякультурнай
і інфармацыйнай дзейнасці
ЦНБ НАН Беларусі**